



УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ
«Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

30 чэрвеня 2014 года, № 11 (2114)



Чытайце
ў нумары:

МАГЧЫМАСЦІ З БДУ

Праз новы праект студэнты могуць узбагаціцца досведам замежных стажыровак

Стар. 2

ПРА МАДЭРНІЗАЦЫЮ АДУКАЦЫІ

Сучасныя рэфармы ў адукацыі былі разгледжаны 19 чэрвеня на чарговым семінары «Актуальныя праблемы навукі, адукацыі і культуры».

Стар. 3

ПЛАН ПРЫЁМУ Ў АСПІРАНТУРУ БДУ

Стар. 4

Весткі з рэктарата

БДУ прыняты ў асацыяваныя члены CHERNE на X семінары Еўрапейскай сеткі «Супрацоўніцтва для вышэйшай адукацыі ў галіне радыёлагічнай і ядзернай інжынерыі» (Cooperation for Higher Education on Radiological and Nuclear Engineering), які праходзіў у Салоніках (Грэцыя).

Дэкларацыю CHERNE падпісаў рэктар БДУ Сяргей Абламейка, а афіцыйным прадстаўніком прызначаны прарэктар па вучэбнай рабоце *Аляксей Толсцік*. Наша ВНУ атрымала рэкамендацыі ад двух членаў CHERNE: Універсітэта Балоніі (Італія) і Нацыянальнага політэхнічнага ўніверсітэта Афін (Грэцыя). Усяго ў CHERNE уваходзіць 19 найбуйнейшых універсітэтаў Еўропы. Асноўныя задачы скіраваны на развіццё адукацыі ў галіне ядзернай энергетыкі, уключаючы ядзерную і радыялімію, ядзерную фізіку, ядзерную бяспеку і інш.; абмен перадавым педагагічным і навуковым досведам у дадзенай сферы і арганізацыю навучальных курсаў для студэнтаў і магістрантаў.

НАВУКОЎЦЫ НДІ ядзерных праблем БДУ выйгралі конкурс Еўрапейскага Навуковага Фонду «Флагман графен» (Graphene Flagship).

Навуковы праект «Прыборы на аснове шматпластовых графеновых сэндвіч-структур» (Multi-layered sandwich graphene devices), узначалены прафесарам Філіпам Ламбінам (універсітэт Намюра, Бельгія) увайшоў у лік пераможцаў прэстыжнага конкурсу Graphene Flagship. У склад міжнароднага кансорцыума праекта ўваходзіць каманда даследчыкаў НДІ ЯП на чале з доктарам фіз.-мат. навук *Сяргеем Максіменка* і загадчыкам лабараторыяй кандыдатам фіз.-мат. навук *Палінай Кужыр*. З 218 пададзеных на конкурс праектаў толькі 21 быў адабраны для наступнага фінансавання даследаванняў.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

УРАЧЫСТАСЦІ

Баль выпускнікоў БДУ

Балі выпускнікоў прайшлі 24 і 25 чэрвеня ў нашым універсітэце.

ЗАХОВАЦЬ І ПАМНАЖАЦЬ СЛАВУТЫЯ ТРАДЫЦЫІ АЛЬМА-МАТАР

На імпрэзу 25 чэрвеня былі запрошаны каля 600 чалавек. Усяго сёлета дыплом БДУ атрымалі звыш 5 тыс. маладых людзей. З іх больш за 3 тыс. скончылі дзённае аддзяленне і каля 1,3 тыс. – завочнае.

Выпускнікоў павіншаваў рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абламейка і кіраўніцтва факультэтаў. Асабліваю святочнасць гэтаму вечару дадаў парад дэканаў у мантыях чорнага колеру і канфедэратках.

Ва ўрачыстай атмасферы самым годным выпускнікам рэктар ўручыў ганаровыя дыпламы і памятныя падарункі за адмысловыя заслугі ў спартыўным, навуковым, культурным і грамадскім жыцці ўніверсітэта. У ліку ўзнагароджаных – 20 уладальнікаў звання «Студэнцкі лідар» і 20 юнакоў і дзяўчат, прызнаных «найлепшымі выпускнікамі БДУ». Па традыцыі яшчэ нядоўня студэнты далі клятву: «Годна служыць прынцыпам дабра і справядлівасці на карысць чалавека, Айчыны і сусветнай цывілізацыі; захоўваць і памнажаць славітыя традыцыі Белдзяржуніверсітэта, быць узорам высякароднасці, сумленнасці і працавітасці; усе сілы, розум, імкненні накіраваць на павышэнне аўтарытэту БДУ і з гонарам насіць званне

выпускніка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта».

Адзначым, сёлета святочная праграма балю была разнастайнай. На сцэне актавай залы Ліцэя БДУ выпускнікоў павіншавалі артысты беларускай эстрады – Андрэй Усанаў, Мікіта Найдзёнаў, групы Indigo, Mountreal і «Скай тай». Гледачы ўбачылі выступленне лаўрэата спецфонду Прэзідэнта Беларусі па падтрымцы таленавітай моладзі Веранікі Сальнік. Запрошаным госцем вечара стаў канкурсант «Еўрабачання-2014» Тэа, які выканаў для «герояў» імпрэзы некалькі музычных нумароў.

Арганізатары мерапрыемства – упраўленне па справах культуры БДУ – здзівілі выпускнікоў і гасцей разнастайнасцю танцавальных стыляў і кірункаў, прыгажосцю і арыгінальнасцю строяў і зрабілі гэты дзень незабыўным у жыцці кожнага дыпламанта.

ВЫХАВАНЦЫ БДУ ДЛЯ 14 КРАІН

А 24 чэрвеня адбыўся выпускны баль для студэнтаў БДУ-грамадзян замежных дзяржаў.

Героямі імпрэзы сталі 272 выпускнікі 14 факультэтаў. Павіншаваў выхаванцаў ВДУ рэктар акадэмік Сяргей Абламейка і дэканы факультэтаў. У мерапрыемстве прынялі ўдзел кіраўнікі дыпламатычных місій Казахстана і Туркменістана, а таксама прадстаўнікі КНР і міністэрства адукацыі нашай краіны.

Усяго сёлета вышэйшую адука-



цыю атрымалі грамадзяне з 14 краін: Кітая, Туркменістана, В'етнама, Казахстана, Турцыі, Нігеры, Азербайджана, Грузіі, Егіпта, Ірака, Лівана, Узбекістана, Пакістана і Японіі. Пры гэтым па колькасці замежных выпускнікоў лідарства трымае Кітай – 148 чалавек. На другой пазіцыі размясціўся Туркменістан, які павялічыў колькасць спецыялістаў з дыпламам БДУ на 83. Замыкаюць тройку в'етнамскія грамадзяне – 11 чалавек.

Адзначым таксама, што больш за ўсё дыпламаў было ўручана выпускнікам эканамічнага факультэта (101), па 47 чалавек з дыпламамі спецыялістаў падрыхтавалі факультэты міжнародных адносін і філалагічны і 18 – факультэт журналістыкі. Акрамя таго, за выдат-

ную вучобу і актыўны ўдзел у грамадскім і спартыўным жыцці 37 замежнікаў узнагароджаны ганаровымі граматамі і значкамі БДУ, а таксама памятнымі падарункамі ад рэктара БДУ. У 2013 годзе такіх выпускнікоў было толькі 25. Дарэчы, ва ўніверсітэце назіраецца станоўчая дынаміка ў сістэме навучання замежнікаў. Паляпшаецца якасны ўзровень іх падрыхтаванасці, што відавочна з прыведзеных даных. Таксама з году ў год расце колькасць замежных грамадзян, ахвотных атрымаць вышэйшую адукацыю ў вядучай ВНУ Беларусі. Сёння ў БДУ навучаецца больш за 2600 студэнтаў з 44 краін свету.

Жанна ВАСАНСКАЯ

